

Стопудовы ўраджай забавякамі!

3 дапамогай партыйнай арганізацыі

Таварыш Станіслаў перад калгасам слядзіць за задачай атрымаць што-на-менш 8 мільяраў пудоў зра. Выканаць гэту задачу — азначае, жэ, павысіць ураджай усіх калгасных зра.

Ші можна на беларускіх землях атрыць стопудовы ўраджай зеразных? Многа калгасных рэспублікі на сярэва даказа, што яны з поспехам могуць выканаць гэту пачатковую задачу. Да ліку такіх асіца і наш калгас «Маяк сацыялізма», Барысаўскага раёна.

3 ўсёй пасевнай плошчы зеразных — 35 гектараў — мы атрымалі ў сярэднім 102 пуды зра на гектара. Асобныя асткі даілі на 150 і больш пудоў. Першая брыгада з плошчы 18 гектараў атрыла на 150 пудоў зра, а другая брыгада — на 150 пудоў зра.

Дзякуючы малым апрацоўшым зямлі, ступняй толькі калгасам, новай арганізацыі і праўдлівым севабаротам мы за каля год павысілі ўраджай паліваў на два разы. А нашы зямлі ніяк не лепшыя за зямлі апрацоўшчых гаспадар.

Паспех справы рапашаць людзі. У гэтых горах стварыць такую абстаноўку, каб кожны чалавек разумее ўсю адказнасць вылікай справы барацьбы за ўдзялі асабіста. І мы такую абстаноўку стварылі ў нашым калгасе.

Калгасная партыйная арганізацыя складала з 6 камуністаў. Яны ўваходзяць ўсе ў дэталі калгаснай гаспадаркі, дапамагаюць праўдліва правільна і свесна вырашаць усе вытворчыя і прамажыныя пытанні. Раённы партыйны камітэт забяспечвае на дапамогу развіццё і арганізацыю калгаснай гаспадаркі.

У брыгадах, звоніках і ў індывідуальных гутарках з кожным калгаснікам кожны і кожнаму значнае вышэйшае дысплыці і самі паказваюць прыклад дысплыці. Калгаснікі добра зразумелі, што новае матэрыяльнае дабрабыт заклячыць у развіцці асабіста гаспадаркі.

Пытанні ўдзялення ў вытворчасці паводле арганізацыі, правільнай расстаноўкі людзей і найбольш эфектыўнага скарыжання пятавай сілы і інтэвара сістэма абмярковаюцца на адкрытых партыйных сходах. Калгаснікі забяспечваюць падтрыманне мерапрыемстваў партыйнай арганізацыі. Напрыклад, ранішце партыйнае аб'ядноўвае ў барацьбу за арганізацыю асабіста ўраджаю з кожнага гектара боі са старым калгаснікам з ліку апрацоўшчых.

Каб узяць якасць паліваў работ, партыйная арганізацыя прымавала да кожнага звязанага камуніста. Прымавалі да іна таварыш праводзіў асабістаўную боту, наладжваў чытку савет, гутаркі. З дапамогай партыйнай арганізацыі калгас ужо ўвёў звонікавую сістэму працы. За ініцыятыву асабіста ўчасткі паліваў, яны строга выконваюць указанні анома і, прымяняючы наеўшыя апра-

тэхніку, дабіваюцца высокіх ураджаюў. Задоўга да ўборкі партыйная арганізацыя ставіла пытанне аб падрыхтоўцы ўсіх звонікаў калгаса да гэтага звязанага зэта барацьбы за высокі ўраджай. Камуністам т.т. Глух, Старадзетка, Цімафееў і Ланцаўскаму было даручана правачыць за свеснае выкананне машыны, інтэвара, казё і оладкаў. На палях было пабудавана 6 навесаў для ўкладкі снапоў. 24 калі за два тыдні да пачатку ўборкі былі пастаўлены на аладкаў, ім павалічылі рапы бы камуністараў.

У канцы чэрвеня партыйная арганізацыя разам з праўдлівым калгасам правяла агляд гэтаўнасі да ўборкі ўраджаю. Да гэтага часу ўсё было гатова: адрамантавана 8 змяржар, 6 касіак, 2 конных грабав, 1 матарыя, скляты і казёсы.

Уборка зеразных пачалася ў выбарчым паратку, да меры паспявання ўраджаю. На работу дружна выходзілі ўсе калгаснікі і аднава працавалі ад усходу сонца да захаду.

У полі на ўборцы выдвалася наспенная газета, якая паказвала перадавыя сацыялістычнае сабарніцтва, крытыкавала адстаючыя, выніла асобна неаходна і шырока папулярызавала вопыт перадаўчы.

Вечарам брыгадзіры і звонікавыя павалічылі калгаснікам зямню выпрацоўку. Усё гэта заахочвала людзей, сабарніча да павышэння якасці работы.

Разам з ўборкай пачалася малаца і адраўна збожжа ў лік дзяржаўнае абавязковае паставы. Для гэтай работы была вылучана спецыяльная група калгаснікаў. Малаца ішла круглая сутка ў дзве змены. Да 29 верасня ўвесь ураджай з плошчы ў 235 гектараў быў абмалочан. Гэта быў рекордны, нябачаны яшчэ ў нашым калгасе ўраджай — на 102 пуды зра на гектара.

Паш калгас быў узяты ўлікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў 1939 і 1940 годзе.

Прымяненне найвышэй аграэхнікі, строгае заахаванне севабароты і сабарнае большавіцтва барацьбы ўсіх калгаснікаў за высокі ўраджай забяспечылі нашаму калгасу гэты выдатны поспех і права ўдзелу на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў 1941 годзе.

Абмярковаўшы вынікі сельскагаспадарчага года, калгаснікі паставілі перад сабой новую задачу — атрымаць у будучым годзе з кожнага гектара на 120 пудоў зра, на 300 цэнтнераў бульбы. Упэўнены, што і з гэтай пачатнай задачай мы справімся.

Такі высокі ўраджай можна дабіцца ў кожным калгасе. Уключыўшыся ў выдатны рух брыгадзіраў — стопудоваў, кожны калгас нашай рэспублікі абавязна заваяваць новыя сталінінскія ўраджай, каб яшчэ больш павалічыць багацце прадуцтваў у краіне, зрабіць жыццё калгаснікаў яшчэ больш заможным.

В. Н. СТАРАДЗЕТКА,
старшыня калгаса «Маяк сацыялізма», Барысаўскага раёна.

У мінулым годзе калгас «Маяк сацыялізма», Барысаўскага раёна, — удзельнік Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі — першым у рэспубліцы падняў сцяг барацьбы за атрыманне ста пудоў зра з кожнага гектара пасеваў. Уключыўшыся ў выдатны рух стопудоваў, пачаты па ініцыятыве сталінградскіх брыгадзіраў, калгаснікі арцелі «Маяк сацыялізма» звярнуліся да ўсіх калгаснікаў рэспублікі з заклікам разгарнуць сацыялістычнае сабарніцтва за высокі ўраджай зеразных, за атрыманне ста пудоў зра з кожнага гектара.

Пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі, умацаваўшы працоўную дысплыіну, строга выконваючы правільны аграэхнікі і ўвёўшы правільны севабароты, калгаснікі гэтай арцелі з часцю выканалі сваё абавязальства. З усёй плошчы пасеваў атрымалі ў сярэднім з кожнага гектара на 102 пуды зра і да 200 цэнтнераў бульбы.

У сабарніцтва брыгадзіраў-стопудоваў уключыліся тысячы калгасных брыгад рэспублікі. Яны ў гэтым годзе сабарлі высокі сталінінскі ўраджай зеразных і бульбы. Сотні калгасаў рэспублікі атрымалі стопудовы ўраджай з усёй плошчы пасеваў.

Цілер партыйнай арганізацыі сельскагаспадарчай «Маяк сацыялізма» мабілізавала калгаснікаў на атрыманне ў будучым годзе яшчэ больш высокіх ураджаюў. Калгаснікі абавязаліся дабіцца ў 1941 годзе 120 пудоў зра з кожнага гектара. Ужо цяпер калгаснікі ствараюць усе ўмовы для атрымання высокага ўраджаю ў будучым годзе.

Ніжэй мы адрукем матэрыялы, у якіх расказаўца, як калгаснікі сельскагаспадарчай «Маяк сацыялізма» заваявалі сталінінскі ўраджай.

ЗА 120 ПУДОЎ

Падрупа ў калгасе адбыўся акрыты партыйны сход. Абмярковаўся план весолаўнага зрабы 1941 года.

На сходзе выступіў кандыдат партыі звонікаў Андрэй Цімафееў — удзельнік Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, узнагароджаны медаллю «За трудовое отличие». Тав. Цімафееў увёс прапанову пачаць сацыялістычнае сабарніцтва за атрыманне ў будучым годзе 120 пудоў зра з кожнага гектара.

У прапанове тав. Цімафеева ўлічаны ўсе магчымыя калгаса. Калгаснікі Васіль Печавіч, Іосіф Галадох, Павел Вуга, Сяргей Сярыжжа пацвердзілі тав. Цімафеева. Яны таксама прапавалі палічыць аграэхніку будыць з тым, каб атрымаць на 300 цэнтнераў з кожнага гектара. Дужа калгаснікі ялга ў аснову разпання партыйнай арганізацыі.

Партыйная ўсначальнае барацьбу калгаснікаў за атрыманне высокага ўраджаю ў калгасе рашылі ўста плошчу пад яравыя будучага года, а таксама пад чорны папар узяць з восені і ўгноіце яе. Перад зяблевым ворывам ўвёў Унесена на кожны гектара ад 3 да 6 цэнтнераў калійных і фосфарных угнаенняў.

Зяблевае ворыва закончана, яго правалі на глыбіню 20—22 см. Араі паконым плугам з прапалужнікам. Ворыт паказалі, што чым рыбей узярапа поле, тым менш на ім будзе пустазелля і тым лепш і больш дружна развіваюцца пасевы.

Калгас заняўся пасевом жыта на новы сорт — «Новазыбубаўскае», якое больш устойліва супроць засухі і халадоў. Жыта ўзыходзіла добра.

Яшчэ высюй па ініцыятыве партыйнай арганізацыі звонікі і брыгады пачалі загатоўку пноў і торфу для ўгнаення. На калгасе ўжо загатоўлена 15.000 цэнтнераў торфу. Зімой мы будзем вагатаўляць торфа-гноевы кампост, каб высюй унесці яго пад бульбу і частку пад яравыя культуры.

Такім чынам, ужо з восені ў нас закладзены моцны фундамент для атрымання высокіх ураджаюў у будучым годзе. Мы прыкладзем усе намаганні, каб сваё абавязальства выканаць з часцю.

Слова калгаснікаў — цвёрдае слова. 120 пудоў зра і 300 цэнтнераў бульбы з кожнага гектара ў будучым годзе будзю атрыманы.

Л. М. РОУБА,
брыгадзір 1-й палівадчай брыгады.

Метады эфрэмаўцаў — на палі рэспублікі!

Аб Эфрэмаў і іншых знатных стаханавіцаў сельскай гаспадаркі ў нашым калгасе гаварылі і чыталі многа. У мінулым годзе на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы я бліжэй пазнаёміўся з вопытамі выдатных майстраў ураджаю. Іх метады можа прымяніць у сабе кожны калгас нашай рэспублікі. У гэтым мы пераказалі на сваім уласным вопыце.

Раней было так: узяралі, пасеялі і на гэтым супакойліся, нібы ўраджай сам можа прысці.

Восьмем, напрыклад, такую культуру, як пшаніца. Яе рэкамендуецца высажваць на гектар 160 кілограмаў. Ну, а калі зраіно будзе больш буйным, чым звычайнае, талы як?

Эфрэмаў праводзіў палікі зраіят, неабходна на кожны квадратны метр плошчы. На квадратны метр патрэба, прыкладна, 600 зраіят. Узважыўшы 600 зраіят і памножыўшы атрыманую колькасць на 10.000 (колькасць квадратных метраў у гектары), Эфрэмаў уставаіў, колькі треба высажваць зраіно дапага сорту на кожны гектар.

Вымошчы, што па кожнаму сорту треба браць асобную вагу. Такую аперашую працэдуру і мы. З дапамогай арганом калгаса тав. Гауха мы ўставаілі, што каб засеіць 1 гектар пшаніцы сорту «Днястэро-62», треба ўзвзць 210 кілограмаў насення замест 160 кілограмаў па норме. Тое самае мы прывалі і з іншымі культурамі. Жыта высажвалі на гектар 180 кілограмаў замест 160, аса — 240 кілограмаў замест 180, ачменю — 200 кілограмаў замест 160.

Для таго каб пасевы развіроўвалася ў глыбе больш раўнамерна і па больш-менш роўнай адлегласці, Эфрэмаў прымяніў перакресткавую сябву.

Эфрэмаўскую аграэхніку мы рашылі ўвесці ў сваім калгасе. Да сябвы мы прыстасавалі іліяную сяжалку ЛБ-1, аву-

зійшы ў ёй рамакі да 7 см. Рэзультат атрымаўся добры. Жыта, пасеянае сета таімі спосабам, дапа на рэкасіе дружна і роўна ўхадзі.

Пры сябе пшаніцы мы шырока прымянілі яравіскае насення. Высевалі прапашанае зраіно.

Вялікае значэнне мае правільнае і свеснае ўгнаенне ўгнаеннямі. У гэтым годзе наш калгас правёў раінае барававінае зяблевага ворыва. Перад барававінаем пад яравыя ўнесена на кожны гектар па 6 цэнтнераў мінеральных угнаенняў — 3 цэнтнеры суперфасфата, 2 цэнтнеры калійнай солі і 1 цэнтнер аміачнай салітры. Апрача гэтага была праведзена падпорка пасеваў.

Эфрэмаўцы 3 разы падкармліваюць пасевы факельнымі рассторамі. Мы ішча гэтага не авалі. Аднак, ужо сета шырока прымянілі падкорку пасеваў аміачнай салітрай і малтан-салітрай. Гэта вельмі прасты і разам з тым дзеісны спосаб. Яго можа і павінен прымяніць кожны калгас.

Селітру мы таўчом, затым прасяваем праз сета і атрыманую масу рассавем па ўходах. Рассавалі угнаення рэкамендуецца раінаю, яны лепш раздзяцца і прыніжыць ў глыбу. За якасцю рассаваня ўгнаенняў сачылі звонікавы і спецыяльна вылучаныя вопытныя калгаснікі.

Працэдура паказала, што за пасевамі треба даглядаць усё лета. Іх неабходна сістэматычна прапашаць, бо асабочана поле амаль у два разы зніжае ўраджай.

У будучым годзе, засяваючы палі па метады эфрэмаўцаў, урацуючы ў калгасную вытворчасць новую аграэхніку, мы заваяем яшчэ больш высокі ўраджай.

А. А. ЦІМАФЕЕУ,
звонікавы першай брыгады, узнагароджаны медаллю «За трудовое отличие».

25 цэнтнераў жыта з гектара

Гэта было восенню мінулага года. Па ініцыятыве партыйнай арганізацыі калгасі нашай сельскагаспадарчай выстаўкі, стопудоваў і пачалі барацьбу за атрыманне ста пудоў зра з кожнага гектара.

Задоўга да выхалу ў поле мы рашылі абмярковаць свае магчымыя з найбольш вопытнымі людзьмі брыгады. Па гутарку запрасілі партгора калгаса, арганом Мікалая Сідзімавіча Гауха, звонікаў Міхаіла Ханковіч, які павыаў на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, расказаў аб метадах атрымання высокіх ураджаюў Эфрэмаў, Чуманавым і іншымі стаханавіцаў сельскай гаспадаркі. Агра-

пом тав. Глух раз'ясніў, што ракоршыны ўраджаі стаханавіцаў Украіны, Сібіры, Палважжа не даюцца самі, што высокі ўраджай треба заваяваць.

Аб гэтым мы памяталі штодзінна і дабіваліся раінай сябвы яравых, высока-якаснага догляду пасеваў і свеснае аўборкі ўраджаю. З 20 гектараў пасеваў мы атрымалі ў сярэднім на 25 цэнтнераў жыта. Гэта вялікае дасягненне. Гэтыя поспехі — вынік дасураснага работы людзей на калгасных палях, вынік таго, што калгаснікі авалодалі аграэхнікай і кампаніяй аб будучым ўраджай. Кожны звонікавы загада ведаў свой уастак. Ён ведаў, дзе треба глыбей узяраць глыбу, дзе праціці лініі раз з бараной, дзе больш пакасіці ўгнаенняў.


Пале было ўзарапа на глыбіню не менш 18 см. Звеніялія і брыгадзір асабіста стараліся сачыць за якасцю ворыва, не дапускалі ні аднаго аграха. Сябву азімы ў восені 1939 года мы правалі вузкарнавай сяжалкай, для чаго павалічылі порму высюва са 150 да 180 кілограмаў на гектар.

Вясной, як толькі зышоў снег, брыгада прыступіла да дайсшага догляду пасеваў. Пасевы азімы былі перабарававаны. Калі жыта стала кустыца, мы ўнеслі падкорку.

За пасевамі паглядзілі як можна лепш. За высавішнем жыта сачылі ўсе калгаснікі, і як толькі па ўзгору пажоўкла калоссе, а зраіно стала цвёрдым, мы пачалі жыно ў выбарчым паратку.

Мы добра зыгаліся са страталі пры ўборцы. На кожнай жывірацы быў устапоўдзён зераўнавацель. Пасля жыва на ўбраўную плочку пускалі конныя граблі, падбіралі калоссе рукамі.

І. Н. ШЫНАВЕЦ,
брыгадзір 2-й палівадчай брыгады.



Калгаснікі сельскагаспадарчай «Маяк сацыялізма», Барысаўскага раёна, першымі ў рэспубліцы паднялі выдатную ініцыятыву сталінградскіх брыгадзіраў-стопудоваў і атрымалі ў 1940 годзе на 102 пуды зра з кожнага гектара пасеваў плошчы. Калгаснікі абавязаліся ў 1941 годзе атрымаць з кожнага гектара не менш 120 пудоў зра. На здымку вытворчыя нарада брыгадзіраў і звонікаў калгаса абмярковаўе план удзельна ўраджайнасці і павышэння даходнасці ўсіх галі асабістаўнага ўраджаю ў 1941 годзе.

ПЕРСПЕКТЫВА

Усесаюзна сельскагаспадарчая выстаўка аб'ядноўвае на старшыню калгаса «Маяк сацыялізма» Васілія Нікалавіча Старака вельнае ўражэнне. Зарнуўшыся з Масквы, старшыня калгаса старшыня аглядаў сваю гаспадарку. Параўноўваючы яе з бачаным на выстаўцы, ён то заахочвае ўсімска, то зраўняе. Вышаўшы ў пэнтр сядзібы, дзе гаспады гараж, склад сельскагаспадарчых машыны, кузня і механічная дэспіч, ўтвараючы абшчыны чатырохвугольнік, старшыня калгаса мыслена прывёў гэту месцу назву «Плошча механізацыі».

Ідэй пачуцця «павалічыць» «Зярыно», «апагалоўка», «Жывілагаўка», г. п. а. старшыня склаў калгаснага зраіно, света і чыстыя канюшы, пеліныя скотыны ары.

Усесаюзна сельскагаспадарчая выстаўка аб'ядноўвае на старшыню калгаса «Маяк сацыялізма» Васілія Нікалавіча Старака вельнае ўражэнне. Зарнуўшыся з Масквы, старшыня калгаса старшыня аглядаў сваю гаспадарку. Параўноўваючы яе з бачаным на выстаўцы, ён то заахочвае ўсімска, то зраўняе. Вышаўшы ў пэнтр сядзібы, дзе гаспады гараж, склад сельскагаспадарчых машыны, кузня і механічная дэспіч, ўтвараючы абшчыны чатырохвугольнік, старшыня калгаса мыслена прывёў гэту месцу назву «Плошча механізацыі».

Ідэй пачуцця «павалічыць» «Зярыно», «апагалоўка», «Жывілагаўка», г. п. а. старшыня склаў калгаснага зраіно, света і чыстыя канюшы, пеліныя скотыны ары.

рыя дрывы далі першыя плады. Паміж яблынямі высавіваюцца агародныя культуры, якія даюць вялікі ўраджай.

Але ўсё гэта не задавоўвае калгаснікаў. Апрача абшчыны ў сабе павіны расці вішні, салы, чарэшні, кусты смарожыні, агрусты, зяліны, калібнікі. І па прапанове старшыні калгаса калгаснікі рашылі ўсё гэта мець у сваім сагзе.

Сета пакасіла 500 кустоў маліны, смарожыні і агрусты. Сам-там паміж яблынямі павалілася клубніка.

Калгаснае саладзюста будзе развівацца ўсё шырэй і шырэй. У бліжэйшыя годы калгас рачне атрымаваць ад саду па 200—300 тысяч рублёў прыбытку.

Адным з асноўных напрамкаў, па якому мяркуюць калгаснікі развіваць сваю гаспадарку, з'яўляецца агародніцтва і жывёлагаўка. І гэта зусім натуральна: калгас знаходзіцца ля прамысловага горада, што прадуцтвае забавды знойдзе спажыва.

Калгасным агародзе расце добрая капуста, памідоры, агуркі, морква, бруква, буракі, цыбуля. Кожнае лета калгаснікі вязуць на рынак багаты ўраджай агародных культур. У спецыяльна адрэзаныя казёныя ларку яны прадаюць свежыя яркачырвоныя памідоры, сакавітыя зялёныя агуркі, свежую капусту.

У мінулым годзе ад продажу агародных культур калгас атрымаў зыш 110 тысяч рублёў прыбытку. Сета даходы павалічылі яшчэ больш. А ў бліжэйшыя годы плошча пасеваў агародных культур паўдвоіцца ў будучым годзе 20 гектараў будзе засаджана капустай, агуркамі, памідорамі, морквай і іншай раінай і позняй гародніцай.

Штогод калгас адчувае патрэбу ў па-

